


# Голас Радзімы

№ 38 (2076)  
22 верасня 1988 г.

ГАЗЕТА БЕЛАРУСКАГА ТАВАРЫСТВА ПА КУЛЬТУРНЫХ СУВЯЗЯХ З СУАЙЧЫННІКАМІ ЗА РУБЯЖОМ  
(БЕЛАРУСКАЕ ТАВАРЫСТВА «РАДЗІМА»)

Выдаецца з 1955 г.  
Цана 4 кап.



У спадчыну ад маці і бабулі дасталіся Фаіне Туронак з вёскі Алашкі на Шаркоўшчыне традыцыйныя прылады працы беларускіх сялянак. Некалі доўгімі зімовымі вечарамі праседжвалі яны за калаўротам і кроснамі, каб выткаць бялюткае палатно, з якога ўсёй сям'і можна будзе пашыць адзенне, упрыгожаныя адметным узорам пасцілкі, ручнікі, сурвэткі...  
Усімі сакрэтамі ткацкага майстэрства авалодала Фаіна Туронак. Ткацтва для яе цяпер не паўсядзённы занятак, як некалі для бабулі [ёсць што і апрануць, і чым хату прыбраць], а захапленне. І ўкладвае яна ў гэту работу ўсю сваю фантазію, увесь талент, душу.

НА ЗДЫМКУ: да Фаіны ТУРОНАК прыйшлі суседкі Алена СІКОРА і Антаніна ЛОНСКАЯ.

Фота М. АМЕЛЬЧАНКІ.

## КАНТАНТЫ

## ...ПЛЮС ЗАХОДНІ БЕРЛІН

З прапановай наладзіць пастаянныя навуковыя і культурныя сувязі паміж свабодным універсітэтам Заходняга Берліна і Беларускай дзяржаўнай універсітэтам імя У. І. Леніна звярнуўся прарэктар буйнейшай ВНУ нашай рэспублікі Аляксандр Шапапа да кіраўніка групы заходнеберлінскіх студэнтаў, якая прыбыла ў Мінск, Хельгі Кругер Дэй.

Госці наведвалі нашу краіну як прадстаўнікі саюза «Акцыя даравання віны—служба справе міру». Сэнс дзейнасці гэтай арганізацыі, створанай 30 гадоў назад, у яе назве. Маладыя немцы прыязджаюць з місіяй міру ў тых мясцінах, дзе ў гады вайны лютавалі нацысты.

— Сумесная навуковая работа, асабістыя кантакты, абмен студэнтамі і выкладчыкамі дапамагаюць пераадоляць прадурзятасць паміж народамі, разбураюць вобраз ворага. Спадзяюся, што менавіта такое супрацоўніцтва наладзіцца ў нас з калегамі з Мінска, — сказала Хельга Кругер Дэй.

Белдзяржуніверсітэт з кожным годам умацоўвае сувязі з замежнымі ВНУ, у прыватнасці, з Ягелонскім універсітэтам у ПНР, з Іенскім у ГДР, з Рурскім універсітэтам заходнегерманскага горада Бохум.

## РАСЦЕ ДАВЕР

## «УСХОДНІ ЭКСПРЭС» У БРЭСЦЕ

Транскантынентальны поезд са старадаўніх, адрэстаўраваных вагонаў, які падышоў да перона Брэсцкага вакзала, прыцягнуў увагу гараджан, шматлікіх гасцей. Гэта апісаны ў свой час Агатай Крысці «Усходні экспрэс», які адрадыла да жыцця адна з заходнееўрапейскіх турыстычных фірм «Арыент». У саставе — вышэйшага класа спальня вагоны, зручна абсталяваныя салон-вагоны, рэстаран, прадуктовы склад, нават вагон-лазня.

Пасажыры гэтага незвычайнага поезда, які па чаў доўгі паўтарамесечны шлях з Парыжа праз Берлін, Варшаву, Маскву, Новасібірск, Пекін, Ганконг у Токію, — у асноўным дзелавыя людзі з Францыі, Англіі і Японіі. Падарожжа ў такім саставе — адно задавальненне. Шлях «Усходняму экспрэсу» адкрыла абстаноўка растучага даверу, актыўных добрасуседскіх сувязей.

У Брэсце гасцей прадстаўнікі «Інтурыста», чыгуначнікаў, грамадскаці сустрэлі хлебам-соллю. Дзеці паднеслі пасажырам кветкі.

У час кароткага прыпынку, калі поезд пераводзіўся на шырокую каляіну, турысты азнаёміліся з горадам, пабывалі ў Брэсцкай крэпасці-героі, дзе ўсклалі кветкі да Вечнага агню.

## ВІЗІТЫ

## ГОСЦЬ З ЛАОСА

У рэспубліцы знаходзіўся галоўны рэдактар часопіса ЦК Народна-рэвалюцыйнай партыі Лаоса «Кхосана» («Агітатар») Кхамкай Віенг Саван. У ходзе візіту ён меў гутаркі ў ЦК КПБ, рэдакцыі часопіса «Політычскі сабеседнік».

Госць азнаёміўся з умовамі працы і быту калектыву мінскага вытворчага аб'яднання «Гарызонт».

У час паездкі у Баранавіцкі раён і Маладзечна журналіст з Лаоса цікавіўся рознымі бакамі жыцця рабочых саўтгаса «Цепліводы», вытворчага аб'яднання «Электрамодуль». Ён наведваў памятных мясцінаў беларускай сталіцы.

У праграме знаходжання рэдактара часопіса «Кхосана» — знаёмства з Мінскім цяплічным камбінатам, паездка на мемарыяльны комплекс «Хатынь» і Курган Славы.

## СУХУМІ—БРЭСТ



Яшчэ адна авіялінія працягнулася ў прыгранічны Брэст. Яна звязала яго з Харкавам і Сухумі. Тры разы на тыдзень сюды прыбываюць самалёты Грузінскага ўпраўлення грамадзянскай авіяцыі. Цяпер паветраныя трасы звязваюць Брэст з Масквой, Мінеральнымі Водамі, Кіевам, Раствам-на-Доне, Краснадарам і іншымі гарадамі краіны.

НА ЗДЫМКУ: экіпаж самалёта ТУ-134А — штурман Уладзімір ГАНЧАРОВ (злева), другі пілот Сяргей УКРАЇНЦАУ, камандзір карабля Уладзімір ЕЛЬСУКОУ і бортмеханік-інжынер Жорж ХУБУА.

## БРАЦІЯ СУВЯЗІ


## АБМЯНЯЛІ — НЕ ПРАГАДАЛІ

Прынцып натуральнага абмену паклалі ў аснову сваіх эканамічных адносін земляробы Гродзеншчыны і кааператары Польшчы.

Першую партыю грыбоў адправіў калгас імя Заслонава Іўеўскага раёна Ломжынскаму кааператыву. А той выдзеліў дзве тысячы кошыкаў-лубянак, у якіх дары беларускага лесу будуць экспартавацца ў іншыя краіны.

Падобныя кантакты падтрымліваюцца і ў Бераставіцкім раёне. У калгасе імя А. Варанецкага пры пераходзе на гаспадарчы разлік паявіліся лішкі аўтааўтамабілі. Іх абмянялі ў сельскагаспадарчым кааператыве «Бялута», што недалёка ад Варшавы, на сучасную ЭВМ. З яе дапамогай у гаспадарцы паспяхова разлічваюць аптымальныя рацыёны, севазвароты, вядуць бухгалтарскія аператыі.

## МЕДЫЦЫНСКАЕ АБСЛУГОЎАННЕ



Інстытут неўралогіі, нейрахірургіі і фізіятэрапіі, які знаходзіцца ў Мінску, — вядомы медыцынскі цэнтр Беларусі. Многія навуковыя распрацоўкі, зробленыя яго вучонымі, паспяхова прымяняюцца тут на практыцы.

НА ЗДЫМКУ: супрацоўнікі аддзела клінічнай дыягностыкі Сяргей ЛІХАЧОУ і Рыгор ЛЯСНІЧЫ праводзяць чарговы эксперымент.

## ПРЫБЫТАК—У ВАЛЮЦЕ

## ЛЁН НА ЭКСПАРТ

Упершыню будзе пастаўляць сваю прадукцыю на экспарт Красненскі льнозавод Маладзечанскага раёна. Гэта стала магчыма дзякуючы стварэнню аграпрамысловага камбіната. Вызначаны гаспадаркі, сыравіна якіх будзе перапрацоўвацца на льновалакно для пастаўкі за межы краіны. Гэта калгасы «Светлы шлях», імя Леніна, імя Жданова.

З атрыманага прыбытку 15 працэнтаў валюты будзе мець завод. Астатняе — гаспадаркам. Аднак не толькі названыя калгасы могуць пастаўляць трату для перапрацоўкі на экспартнае валакно. Гэта можа рабіць кожная гаспадарка, сыравіна якой будзе дастаткова якаснай.

## ІНТЭРНАЦЫЯНАЛЬНЫЯ СУВЯЗІ

## МЕЛОДЫІ ВОСТРАВА СВАБОДЫ

Сапраўдны падарунак меламам Мінска зрабілі Беларускі дом грамплацінак Усесаюзнай фірмы «Мелодія», Беларускае таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі і рэспубліканскае аддзяленне Таварыства саветска-кубінскай дружбы. У Мінску прайшла дэкада кубінскай грамплацінкі, прысвечаная 30-годдзю перамогі Кубінскай рэвалюцыі.

Паклоннікі джаза і аматары класічнай музыкі, той, хто аддае перавагу стылю «рок» ці народным мелодыям, — любі з меламамаў знайшоў у гэтыя дні на прылаўках магазінаў горада новыя запісы, якія могуць упрыгожыць яго фанатэку. Звыш васьмідзесяці розных грамплацінак прывезлі ў Мінск прадстаўнікі кубінскай фірмы грамзапісу «Эгрэм». Дэкады музычных запісаў з вострава Свабоды ў рамках плана культурнага супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі сталі ўжо традыцый.

## АТРЫМАНЫ ЗАКАЗЫ

## НОВЫ ІНСТРУМЕНТ

Некалькімі аўтарскімі пасведчаннямі абаронена фрэза новай канструкцыі, распрацаваная ў Мінскім праектным канструктарска-тэхналагічным інстытуце.

Новая фрэза вельмі зручная пры вырабе спецыяльных шасцерань-колаў, якія шырока выкарыстоўваюцца ў канструкцыях трактароў, аўтамабіляў,

сельскагаспадарчых машын. У адрозненне ад папярэдняй, яе трывадасць узрастае ў 3-10 разоў. А выкарыстанне навінкі дзавалае павялічыць прадукцыйнасць працы на звычайным станочным абсталяванні ў паўтара-два разы.

На доследным заводзе асвоены выпуск новага інструменту. Заказы атрыманы ад шэрагу прадпрыемстваў краіны. У тым ліку Арлоўскага завода шасцерань, Мінскага, Чэлябінскага і Харкаўскага трактарных.

## ДАПАМАГЛО МІНІСТЭРСТВА

## НА СЦЭНЕ — МАЙСТРЫ ПРЫЧОСАК

У зале Палаца культуры і спорту чыгуначнікаў у Мінску прадстаўнікі фірм — італьянскай «Фрамезі», польскіх «Юланд» і «Лабімакс» дэманстравалі розныя мадэлі прычосак.

Яны паказалі цуды цырульнага майстэрства. На працягу трох гадзін працягвалася гэта своеасаблівае шоу прыгажосці. Прычоскі маладзёжныя, вясёлыя, разлічаныя на кожны дзень, якія адлюстроўваюць сучасны стыль у развіцці цырульнага майстэрства, раз-пораз выклікалі алладзіменты глядачоў.

Кіраўнік фірмы «Ітэлі» Луча Фузара адзначаў, што падобнае мерапрыемства ў нашай краіне праводзіцца ўпершыню і стала яно магчымым дзякуючы садзеянню Міністэрства бытавога абслугоўвання насельніцтва БССР.

## ДОБРААХВОТНЫ УЗНОС

## БЫЦЬ МУЗЕЮ

Пералічыць 50 рублёў на рахунак Беларускага рэспубліканскага аддзялення Саветаў культуры — так вырашылі юныя выхаванцы студыі выяўленчага мастацтва, якая ўжо шмат гадоў працуе пры Івянецкай сярэдняй школе імя Ф. Дзяржынскага Валожынскага раёна.

Госці, удзельнікі традыцыйнага раённага літаратурнага свята, прысвечанага 180-годдзю з дня нараджэння В. Дуніна-Марцінкевіча, змаглі ацаніць работу юных івянецкіх майстроў: малюнкi на творах пісьменніка, калекцыю слаўтай івянецкай керамікі. А яшчэ кожны змог набыць гліняныя цацкі-свістулькі, спецыяльна падрыхтаваныя памятнаы медалі.

## СЕРВІС

## САМЫ МОДНЫ ТЭАТР

Насуперак традыцый гэтае тэатр пачаўся не з вешалкі, а з выстаўкі перспектывных мадэлей моднага адзення. Пасля прэм'еры глядачы атрымалі магчымасць набыць адзенне, якое спадабалася.

Больш за сто яркіх і арыгінальных фантазій вынеслі на суд глядачоў работнікі вытворчых аб'яднанняў «Элегант» і «Гомельтрыкатажбыт». Амаль паўтарагадзіннае касцюміраванне шоу суправаджалася жартамі, дзелавымі парадамі «знаўцаў моды» — літаратурных персанажаў, якіх прадстаўлялі артысты абласнога тэатра лялек.

Тэатр моды — адна са шматлікіх форм абслугоўвання насельніцтва на Гомельшчыне. Прывычнымі дэманстрацыйнымі і гандлёвымі пляцоўкамі для работнікаў быту сталі сельскія клубы, гарадскія Дамы культуры, вытворчыя цэхі і ўстановы.

## ВЕСТКІ АДУСЮЛЬ

МІНСК. Прафілакторый вытворчага аб'яднання «Інтэграл» на маляўнічым беразе вадасховішча «Вяча», што недалёку ад беларускай сталіцы, гасцінна прыняў маці з дзецьмі — жыхароў раёнаў, што пацярпелі ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС.

Гасцінныя гаспадары прадаставілі гасцям з Брагінскага, Ельскага, Чачэрскага і іншых раёнаў Гомельшчыны ўтульны жылы корпус, аснашчаны сучаснай фізіятэрапеўтычнай апаратурай, вадальчэбніцай, акружылі іх увагай і клопатам. За летні сезон на базе «Інтэграла» направила здароўе больш за 200 маці з дзецьмі.

НАВАГРУДАК. Персанажы многіх твораў Адама Міцкевіча, адлюстраваныя ў драўляных скульптурах, нібыта ажылі на яго радзіме — у старадаўнім парку Навагрудка. Тут два тыдні праходзіў пленэр, у якім прынялі ўдзел самадзейныя рэзчыкі па дрэву з розных абласцей рэспублікі. У дар гараджанам засталіся два дзесяткі твораў, навіяных паэмамі «Пан Тадэвуш», «Дзяды» і іншымі.

Удзельнікі пленэра наведвалі Дом-музей Адама Міцкевіча, пабывалі на апетым ім маляўнічым возеры Свіцязь.

ПОЛАЦК. Нібыта феерверк, які ўспыхнуў на плошчы Францыска Скарыны, рассыпалася па вуліцах свята горада. Тысячы палачан сталі яго арганізатарамі і ўдзельнікамі. І дзятве, і дарослыя усюды хацелася паспець, усё ўбачыць. А палглядзець, сапраўды, было што. Праграма аказалася цікавай і насычанай. Яна ўключала і XV традыцыйнае свята кнігі на плошчы Скарыны, і вядупленні прафесійных і самадзейных артыстаў. Каля Багаяўленскага сабора, у якім знаходзіцца карцінная галерэя, размясціліся самадзейныя мастакі. Яны не толькі прапаноўвалі свае работы, але і рабілі тут жа замалёўкі, жадаючым малявалі партрэты.

**РЭАЛІЗУЕЦЦА КОМПЛЕКСНАЯ ПРАГРАМА  
ПА ВЫПУСКУ ТАВАРАЎ НАРОДНАГА СПАЖЫВАННЯ**

**КАБ БЫЛО ЁСЯГО ЁДОСТАЛЬ**

Становішча з таварамі народнага спажывання сёння, бадай, можна вызначыць як адно з найскладанейшых. За межнямі землякі, якія гасцілі на Радзіме і, безумоўна ж, наведвалі саветскія магазіны, рынкі, таксама маглі гэтыя пабачыць, хоць гандлёвыя паліцы і не пустыя. Не хапае яшчэ, на жаль, у краіне якасна зробленых рэчаў, недастатковы аб'ём паслуг, што прапанаваў наш сервіс. Таму скаргі, а часам і абурэнні людзей, якія не ў стане набыць патрэбнае, зразумелыя. І калі гэтая незадаволенасць часцей за ўсё выплюхвалася ў бясконцых чэргах за «дэфіцытам», у прыватных размовах паміж гаспадынямі, то сёння праблема ў поўны голас загучала са старонак газет, з тэлеэкранаў, з высокіх і адказных трыбун, у тым ліку і з найважнейшай дыскусійнай трыбуны XIX партыйнай канферэнцыі ў Маскве. У выніку не толькі грамадства, але і шматлікія міністэрствы, ведамствы, якія ў першую чаргу нясуць адказнасць за крытычнасць сітуацыі, нарэшце павярнуліся тварам да надзённых патрэб людзей — да так званай сацыяльнай сферы. Многія з дэлегатаў партканферэнцыі адзначалі: лёс перабудовы залежыць ад таго, ці атрымаюць працоўныя ў бліжэйшы час дастаткова якасных прадуктаў харчавання, прамысловых тавараў, жылля, бытавых паслуг.

І літаральна праз некалькі месяцаў Савет Міністраў СССР прыняў пастанову «Аб мерах па павелічэнню вытворчасці і паскарэнню насычэння рынку таварамі народнага спажывання», якая была падрыхтавана ў адпаведнасці з рашэннямі XIX Усесаюзнай партканферэнцыі. Зараз і беларускі ўрад павінен распрацаваць аналагічны дакумент, у якім будуць улічаны канкрэтныя патрэбы рэспублікі

і магчымасці яе вытворчага патэнцыялу.

Мабыць, з-за вольнага назыву, «пагранічнага» стану ў справе з таварамі народнага ўжытку мне, калі я ўзялася працаваць над сённяшняй тэмай і назвала на некаторыя прадпрыемствы нашай лёгкай прамысловасці, каб дамовіцца аб іх наведанні, спачатку прыйшлося чуць адмову, адмову, адмову. Не, безумоўна, мне ніхто не сказаў: «Не пусцімі!» Проста ўгаворвалі прыехаць праз паўгода, год, калі, напрыклад, на фабрыцы закончыцца тэхнічная мадэрнізацыя ці будуць запушчаны на патак нейкія асаблівыя мадэлі прадукцыі. Карацей, прычын і тлумачэнняў хапала самых розных. І я разумела гэтых людзей: скажыце, якім гаспадарам захацаца, каб госці прыйшлі на некалькі гадзін раней і ўбачылі дом у момант уборкі ці ў самы гарачы і адказны перыяд падрыхтоўкі на кухні? Вось і паважаны Анатоль Біёнчык, генеральны дырэктар швейнага аб'яднання «Камсамолка», што знаходзіцца ў Мінску, які месяцы два назад расказаў чытачам нашай газеты пра работу XIX партыйнай канферэнцыі, на гэты раз прасіў прабачыць яго, бо вельмі заняты: нейкія непаладкі з новым абсталяваннем для прадпрыемства. Хочацца ім адно, а міністэрства выдзяляе зусім іншае, якое не здолее забяспечыць патрэбную сёння якасць прадукцыі. На «Камсамолцы» ж шыюць жаночыя гарсётныя вырабы, на сёння, бадай, лепшыя ў краіне. Рэчы гэтыя практычна не ўступаюць імпартным, таму сёння калектыву трэба больш упэўнена выходзіць на сусветны ўзровень. Ён, як вядома, крытэрыі не толькі ў электроніцы ці машынабудаванні, але і ў вытворчасці тавараў шырокага спажывання таксама.

І вось я паехала ў Магілёў. Сярод іншых прадпрыемстваў гэтага буйнога прамысловага цэнтру рэспублікі вырашыла спыніцца на двух: Магілёўскай эксперыментальнай абутковай фабрыцы і швейным аб'яднанні імя Валадарскага.

У пераагу з названых ужо сталая рэпутацыя (як і ў згаданай вышэй «Камсамолкі»). Фабрыка добра вядома на ўнутрысаюзным рынку. Яе прадукцыя — дзіцячыя абутак таксама, як і прадукцыя мінскіх швейнікаў, адна з найлепшых ў краіне. Гэта ведаю і з уласнага вопыту, бо сына дагэтуль старалася абуть менавіта ў туфлі і боцікі магілёўчан, і зараз, калі ён перастае тую групу размерасту, што вырабляюць у Магілёве, з пэўнай доляй разгубленасці гляджу на паліцы ў магазінах, запоўненыя вырабамі іншых прадпрыемстваў. Але, праўда, як і ўсе, спадзяюся на лепшае.

Яшчэ раз, таксама вельмі наглядна, адчула ўзровень магілёўскіх абутнікоў, калі Святлана Ягорава, намеснік галоўнага інжынера фабрыкі, запрасіла на невялікую экскурсію: спачатку ў асартыментны кабінет, дзе выстаўлены ўзоры прадукцыі, што вырабляюць тут, а потым у цэхі.

Больш за два мільёны пар дзіцячых туфлікаў, басано-жак, боцікаў сыходзяць з магілёўскіх канвеераў у год. Сёння тут уявілі ў эксплуатацыю новы вытворчы корпус, закупілі ў Федэратыўнай Рэспубліцы Германіі агрэгат для ліцця падэшваў.

Гэта машына працуе ўжо. Ідзе мантаж і ўсталяванне яшчэ адной, якая забяспечвае ліццёвы метад мацавання падэшваў.

— Я лічу, што і мы ў стане працаваць так, каб можна было гаварыць пра сусветны ўзровень нашай прадукцыі. — зазначае Святлана Іванаў-

на. — Але ўсё яшчэ старыя грахі нашай вытворчасці, часта сумежнай, скоўваюць магчымасці рэалізаваць увесь патэнцыял. То няма добрых фарбавальнікаў, то хімікатаў, якімі скуру апрацоўваюць, каб былі яны больш эластычнымі. І, на жаль, спіс гэты можна працягваць.

Так, складанасцей хапае. Але работнікі прадпрыемства добра разумеюць, што самі па сабе праблемы не знікнуць. Кожны павінен рабіць для выпраўлення становішча ўсё, што ён можа, тады стане перабудова больш адчувальнай і ўвогуле, і ў кожным канкрэтным выпадку. Усё, што залежыць ад абутнікоў, у Магілёве робіцца. На працягу года на 100 працэнтаў абнаўляецца асартымент вырабаў, уводзіцца каля 80 працэнтаў зусім новых мадэлей, якія распрацоўвае Рэспубліканскі дом мадэлей абутку. Канчатковую ж іх даводку ў адпаведнасці з умовамі вытворчасці робяць на фабрыцы, бо, як ужо згадала Святлана Ягорава, не заўсёды пакуль нашы жаданні, жаданні мастакоў адпавядаюць магчымасцям вытворчасці.

Але выйсце шукаюць і тыя, і іншыя. На магілёўскай фабрыцы наладзілі, напрыклад, прамыя сувязі з чэхаславацкімі абутнікамі з фабрыкі «Сазаван», што ў Зручы-на-Сазаване. Яны шлюць у Магілёў фармаваны падэшвы, а беларусы ім — загатоўкі і ўжо гатовую прадукцыю. Што ж, гэта патрабаванне часу: развіваць гаспадарскія адносіны да справы, прадпрымальнасць.

Сёння магілёўская абутковая фабрыка працуе фактычна без рэкламацый ад гандлю і скаргаў ад пакупнікоў. Яе прадукцыя вельмі папулярная. І па заслугах. Але ў тым асартыментным кабінете, куды мяне запрасілі гаспадары, ёсць яшчэ адна невялікая палічка. На ёй выстаўлены ўзоры дзіцячага абутку, што выпускаюць фірмы Італіі і Францыі. Гэтыя туфлікі, боцікі дасылае на фабрыку рэспубліканская Гандлёва-прамысловая палата, каб глядзець свае абутнікі і вучыліся. І, канешне, вучыцца пакуль ім трэба нямала.


У адрозненне ад абутковай, у швейнай фабрыцы імя Валадарскага, дзе шыюць жаночае

верхняе адзенне, сітуацыя больш складаная. Яшчэ некалькі год назад яна знаходзілася сярод даволі слабых прадпрыемстваў. Магілёўскія палітыкамі віселі ў магазінах. Іх абыходзілі пакупнікі. Іх неахвотна браў гандаль. Але ж браў: нечым жа гандляваць трэба. І вось цяпер менавіта на гэтай швейнай фабрыцы той «пагранічны» стан паміж учора і заўтра як нідзе выразны і красамоўны. Тут адначасова ў вытворчых памяшканнях можна ўбачыць шэрыя, невыразныя мадэлі (так, іх яшчэ шыюць) і тыя, што заваявалі ўжо фабрыцы сённяшні аўтарытэт: з прыгожых мяккіх тканін, сучаснага фасону, з цікавай аздабай тасьмой і скурай, з моднымі фарбаванымі ў тон тканіны пушыстымі каўнярамі з натуральнага футра — пясца, чарнабурай лісіцы, каракулю. Пра іх цяпер пакупнікі пытаюцца ў прадаўцоў гатовага адзення асобна. І калі раней словы «магілёўскае паліто» вымаўлялі з абыякавасцю, то цяпер — зацікаўлена і з павягай да працы швейнікаў. Так, сімпатый спажыўцоў, а разам з імі і прыбыткаў трэба дамагацца. Энергіяй, творчымі адносінамі да сваёй справы, высокай прафесійнай кваліфікацыяй работнікаў. На швейнай фабрыцы, як і на абутковай, такія людзі ёсць. Яны шчыра імкнуцца, каб іх прадпрыемствы былі канкурэнтаздольнымі, каб яны сталі спраўдзенымі фірмамі, аўтарытэтнымі і шырока папулярнымі. І тады «ўчора» стане спраўдзеным учора, а заўтрашні дзень не расчаруе нас, а, наадварот, прынясе з сабой усяго ўдас-таль.

У рэспубліцы распрацавана комплексная праграма па таварах народнага спажывання. Зараз многія яе палажэнні, кантрольныя лічбы, якія дагэтуль лічыліся дастатковымі, пераглядаюцца ўбок павышэння тэрмінаў рэалізацыі намечанага. Таму пакуль мы не можам вам расказаць пра іх больш падрабязна: ідзе работа. Але да гэтай важнай тэмы — задавальненне патрэб саветскіх людзей, насычэнне рынку таварамі мы яшчэ вернемся.

Галіна УЛЦЕНАК.

**ФОТА З АРХІВА**



Першая сусветная, грамадзянская войны, замежная інтэрвенцыя пакінулі маладой Рэспубліцы Саветаў разбураны гарады, заняпад прамысловасці і сельскай гаспадаркі. На працягу дваццатых ды і на пачатку трыццатых гадоў краіна стала буйнейшым імпарцёрам машын і абсталявання. Звернемся да лічбаў. У 1931 годзе імпорт склаў 30, а ў 1932 годзе ўжо 50 працэнтаў. За гэта прыходзілася плаціць валютай. А для атрымання валюты ішло збожжа. Дробныя селянскія гаспадаркі не маглі даць яго ў неабходнай колькасці. Становішча рабілася больш складаным, бо капіталістычнае акружэнне, якое не змагло ў свой час расправі-

ца з дзяржавай рабочых і сялян фізічна, старалася наладзіць эканамічную блакаду. У гэтай сувязі СССР прыняў курс на калектывізацыю і індустрыялізацыю краіны. Праходзіла гэта вельмі няпроста. Асабліва на ўсходзе, да якіх пры царызме адносілася і Беларусь. Вось што пісала газета «Звязда» пра той час: «Эканамічнае жыццё Беларусі, разбуранае сямігадовай вайной, знаходзілася ў катастрофічным стане. Прэзідыум СНК Беларусі вырашыў паслаць дэлегацыю ў Вышэйшы савет народнай гаспадаркі РСФСР. Дэлегацыя ў Маскве сустрэла поўную гатоўнасць аказаць садзейнічанне адраджэнню гаспадаркі Беларусі».



Дапамога Беларускай ССР ад РСФСР паступала ў вялікіх размерах. Так, паводле даных Наркамата харчавання БССР, было атрымана 5 тысяч пудоў мануфактуры, 40 тысяч — нафтапрадуктаў, выдзелена дадатковых крэдытаў у суме 3 мільярды рублёў і многае іншае. Тэмпы аднаўлення і развіцця прамысловасці БССР былі больш высокімі, чым у сярэднім па Савецкаму Саюзу. У гэтым знайшла сваё адлюстраванне ленинская нацыянальная палітыка партыі, накіраваная на хутчэйшае пераадоленне атрыманай у спадчыну ад мінулага гаспадарчай і культурнай адсталасці БССР і іншых нацыянальных рэспублік. Велізарныя вынікі палітыкі індуст-

рыялізацыі ў Беларускай ССР. За гады даваеннага пяцігодка ў Беларусі было пабудавана 1700 прамысловых прадпрыемстваў, абсталяваных найноўшай тэхнікай, у ліку іх Асінаўская БелДРЭС, «Гомсельмаш», Бабруйскі дрэваапрацоўчы і Аршанскі лянны камбінат, Магілёўская фабрыка штучнага валакна і станкабудаўнічы завод, швейная фабрыка «Сцяг індустрыялізацыі» і панчошна-трыкатажная фабрыка «КІМ» у Віцебску, Касцюковіцкі шклянны і Крычаўскі цэментавы заводы, дзесяткі машынабудаўнічых заводаў і інш. НА ЗДЫМКАХ: будаўніцтва Дома ўрада ў Мінску; узводзіцца Асінаўская БелДРЭС пад Віцебскам (1931 г.).

# НА РЭВАЛЮЦЫЙНЫМ ПЕРАЛОМЕ

[З ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАГА НАЦЫЯНАЛЬНА-ВЫЗВАЛЕНЧАГА РУХУ У 1917 ГОДЗЕ]

[Заканчэнне.  
Пачатак у № 37].

Ход падзей паказаў, што нацыянальную праблему нельга вырашыць, штучна аддзяліўшы яе ад іншых сацыяльна-эканамічных і палітычных пытанняў рэвалюцыі. Кардынальнае вырашэнне гэтай праблемы было магчыма толькі ў агульным рэчышчы рэвалюцыйнай барацьбы, што знаходзілася на стадыі пераўрастання буржуазна-дэмакратычнага этапу ў сацыялістычны. Па меры паглыблення рэвалюцыйнай працоўнай розніцы нацыя, выступаючы сумесна за значны пераўтварэнні ў агульнанацыянальным маштабе, усё часцей заяўлялі і аб сваіх спецыфічных запатрабаваннях у сферы нацыянальнага жыцця. На беларускіх мітынгх у гарадах і сёлах, на фронце і сярод бежанцаў поруч з сацыяльна-эканамічнымі абмяркоўваліся і пытанні будучага палітычнага і культурнага статусу Беларусі ў непарунай сувязі з усёй рэвалюцыйнай Расіяй.

Так, двухтысячны мітынг беларускіх працоўных Петраграда, які адбыўся 8 красавіка ў цырку «Мадэрн», у прывітанні Савету рабочых і салдацкіх дэпутатаў падтрымліваў яго барацьбу за рэалізацыю агульнадэмакратычных патрабаванняў, а затым дадаваў, што ставіць «абавязковай умовай свабоднага развіцця Расіі, у прыватнасці Беларусі, федэратыўны лад Расіі...» Рабочыя-беларусы, што сабраліся 1 чэрвеня на Пуцілаўскім заводзе, у сваёй рэзалюцыі запісалі: «Вітаючы лозунг свабоднага самаўсведамлення народаў, мы, беларусы, рабочыя Нарвенага раёна, бярэм яго пад сваю абарону і лічым яго адным з важнейшых пунктаў сваёй праграмы».

Рэвалюцыя абудзіла стыхіянае імкненне шырокіх слаёў народа да авалодання ведамі, нацыянальнай культурай. У многіх кутках Беларусі (Мінску, Бабруйска, Чэрвені, Касцюковічах) і па-за яе межамі (Арле, Яраслаўлі, Кіеве, Адэсе і г. д.) узніклі разнастайныя беларускія таварыствы, культурна-асветныя гурткі, тэатральна-асветныя гурткі, тэатральныя калектывы.

У беларускія арганізацыі, рэдакцыі газет паступалі пісьмы ад ураджэнцаў Беларусі, якіх вайна закінула далёка ад родных мясцін — бежанцаў, салдат, работнікаў эвакуіраваных устаноў. Знаходзячыся ў далёкіх ад бацькоўскага краю, зведваючы за час блуканняў шмат цяжкасцей і нягод, яны востра перажывалі разлуку з радзімай, прагна лавілі кожную вестку аб падзеях на Беларусі, горача ўспрымалі ідэі нацыянальнай роўнасці і свабоды. Гісторыя данесла да нас галасы некаторых з гэтых людзей.

Вось што, напрыклад, пісаў у рэдакцыю віцебскай газеты «Свободное слово» арганом І. Башкевіч:

«Злы лёс у апошні час закінуў мяне далёка ад роднай і дарагой Беларусі. Па гэтай прычыне я быў едарваны ад шматпакутнага беларускага народа. Я быў выбіты з шэрагу тых сыноў Беларусі, якія хварэлі душою аб сваіх бацьках і братах, аб іх забіццях, рабстве, галечы. Жывучы на чужыне, я чутка прыслухоўваўся да голасу Беларусі, сачыў за работай лепшых яе сыноў».

І вось цяпер, калі ў Расіі надыхоў светлы момант свабоды, роўнасці, братэрства і нацыянальнага самавызначэння, я з яшчэ больш трывожна заміра-

ючым сэрцам сачу за беларускім народам. Але як я ні напружваю свой зрок, каб сярод шматлікіх народаў Расіі, што арганізуюцца і ўжо арганізаваліся, убачыць беларускі народ і яго лепшых перадавых сыноў, мне гэта ніяк не ўдаецца. Значыць, беларусы зноў засталіся ў хвасце. Балюча. Маркотна да слёз. Але чаму ўсё гэта так? Няўжо на беларускай зямлі няма арганізаваных моцных адзінак?»

Салдат С. Сяўрук паведамаў пра мінскую газету «Вольная Беларусь», што «ў дзеючай арміі ёсць шмат беларусаў, якія хочуць чытаць беларускія кніжкі і газеты», і выказваў шкадаванне, што ў войска трапляе мала такой літаратуры.

Ураджэнец Беларусі М. Мінаеў пісаў у Магілёў з Екацярынаслава (цяпер Днепрапятроўск), што ў «казаччыне» асела шмат беларускіх бежанцаў, і ад іх імя прасіў «прыслаць родную газету ці часопіс, бо тут няма».

Уключаючыся ў беларускі нацыянальна-вызваленчы рух, прадстаўнікі працоўных класаў не маглі пагадзіцца, каб у якасці цэнтральнага органа яго прадстаўляў БНК на чале са Р. Скірмунтам. Рабочыя, сяляне, дэмакратычная інтэлігенцыя, што з'яўляліся сацыяльнай базай рэвалюцыйна-дэмакратычнага напрамку ў нацыянальным руху, усё больш настойліва патрабавалі цеснага спалучэння нацыянальных лозунгаў з задачай глыбокіх сацыяльна-палітычных пераўтварэнняў.

У гэтай сітуацыі ініцыятыву ў свае рукі пастаралася ўзяць Беларуская сацыялістычная грамада. За некалькі месяцаў рэвалюцыйнай гэтай партыі пашырыла свой уплыў сярод інтэлігенцыі, навучэнскай моладзі, пэўнай часткі сялян, рабочых і салдат. Петраградская арганізацыя БСГ у красавіку 1917 года налічвала да тысячы членаў, з іх — каля 300 рабочых. Арганізацыя грамады ўзнікла таксама ў Мінску, Маскве, Бабруйску, Слуцку, Гомелі і іншых гарадах. Па важнейшых пытаннях развіцця рэвалюцыі (аб вайне і міры, аб зямлі, аб уладзе) пазіцыя БСГ у цэлым супадала з платформаю ўсерасійскіх дробнабуржуазных партый эсэраў і меншавікоў. Як і гэтыя партыі, БСГ не адмаўляла класавай барацьбы, прызнавала неабходнасць у далёкай перспектыве сацыяльнай рэвалюцыі. Сваю канчатковую мэту Грамада фармулявала наступным чынам: «Увядзенне сацыялістычнага парадку цераз развіццё класавай барацьбы і сацыяльную рэвалюцыю». Аднак гэтыя шырокавызначальныя заявы з боку дробнабуржуазных партый не падмацоўваліся рэальнымі справамі. На першы план БСГ ставіла нацыянальнае пытанне, лічыла, што спачатку трэба вырашыць нацыянальныя задачы, а затым ужо змагацца за сацыяльную рэвалюцыю.

Па катэгарычнаму патрабаванню грамадаўцаў у ліпені 1917 года ў Мінску быў скліканы новы з'езд беларускіх арганізацый. Падвергнуўшы на гэтым з'ездзе сур'ёзнай крытыцы беларускі нацыянальны камітэт, члены Грамады дабіліся яго скасавання. Замест БНК неўзабаве быў утвораны новы орган — Цэнтральная рада беларускіх арганізацый. У статуте Рады было запісана, што яе дзейнасць грунтуецца на прынцыпах поўнага дэмакратызму, перадачы ўсёй зямлі

без выкупу працоўнаму народу і абароне інтарэсаў рабочых. Доступ памешчыкам і буржуазіі ў Цэнтральную раду беларускіх арганізацый фармальна закрываўся. Такія палітычна адыёзныя фігуры, як Скірмунт, Аляксюк, прадстаўнікі клерыкальна-нацыяналістычных колаў, не былі ўключаны ў склад выканкома ЦРБА, кіруючае становішча ў ім занялі члены Беларускай сацыялістычнай грамады Я. Лёсік, П. Бадунова, Я. Дыла, З. Жылуновіч, Ф. Шантыр, А. Смоліч і інш. Такім чынам, на авансцене беларускага нацыянальнага руху нібыта адбыўся зрух улева. Але фактычна гэты перамены мелі толькі некаторы знешні эффект. Па сутнасці Цэнтральная рада мала чым адрознівалася ад папярэдняга органа. У яе дзейнасці галоўнымі заставаліся тыя ж мэты: аўтаномія, федэрацыя, развіццё нацыянальнай культуры. Кіруючыя вярхі новай арганізацыі, за невялікім выключэннем, па-ранейшаму былі схільныя да супрацоўніцтва з буржуазіяй і памешчыкамі. З. Жылуновіч пісаў, што «і Алексюкі, і нават Скірмунты мелі значны ўплыў на дзейнасць Рады». Імкнучыся павесці за сабой беларускае сялянства, Цэнтральная рада, тым не менш, адкладвала вырашэнне асноўных сацыяльна-эканамічных праблем, у тым ліку аграрнай, да Устаноўчага сходу. Між тым, сялянскія масы ўсё яскравей усведамлялі, што няма карысці спадзявацца на атрыманне зямлі ад памешчыкаў мірным шляхам. Менавіта аграрнае пытанне з'яўлялася тым асялком, на якім сяляне правяралі словы і справы палітычных арганізацый.

Падобна меншавікам і эсэрам, дробнабуржуазныя нацыянальныя дэмакраты ў Беларусі хранилі адставалі ад імклівага працэсу рэвалюцыйна-завання мас, на чале якога ішлі большавікі. З пачатку ліпеня, калі Часовы ўрад расстраляў масавую дэманстрацыю рабочых і салдат Петраграда, якія патрабавалі пераходу ўлады ў рукі Саветаў, гэты працэс уступіў у новы этап. Мірнае развіццё рэвалюцыі перарывалася. Двоеўладдзе ў краіне скончылася, усю ўладу сканцэнтравала ў сваіх руках буржуазія. Народы Расіі на ўласным вопыце сталі пераконвацца, што Часовы ўрад не збіраецца даваць ім ні сацыяльнай, ні нацыянальнай свабоды. Адзіны выхад — гэта сумесная класавая барацьба працоўных усіх нацыянальнасцей як супраць рускай, так і супраць мясцовай буржуазіі. VI з'езд РСДРП(б), які адбыўся ў канцы ліпеня — пачатку жніўня 1917 года, нацэліў пралетарыят на поўную ліквідацыю буржуазна-памешчыцкага ладу, зацвердзіў курс на ўзброенае паўстанне.

Як і па ўсёй краіне, на Беларусі летам — восенню 1917 года значна актывізаваўся забастовачны рух рабочых, ім былі ахоплены многія прадпрыемствы Мінска, Віцебска, Гомеля, Магілёва, Бабруйска, Оршы і іншых гарадоў. Эканамічная барацьба рабочага класа цесна перапляталася з барацьбой за сацыяльна-палітычны пераўтварэнні. Усё больш масавымі і мэтанакіраванымі станавіліся рэвалюцыйныя выступленні сялянства. Во-

сенню 1917 года сялянскія хваляванні ахапілі 40 паветаў Беларусі, г. зн. практычна ўсю яе неакупіраваную частку. Пад уплывам арганізацыйна-прапагандыскай дзейнасці большавікоў салдаты Заходняга фронту ўсё лепш разумелі, што вайна па-ранейшаму застаецца імперыялістычнай, захопніцкай, многія з іх адкрыта пратэставалі супраць мілітарысцкай палітыкі Часовага ўрада і камандавання.

Нарастанне рэвалюцыйнай актыўнасці мас вяло да паглыблення класавай дыферэнцыяцыі ў беларускім нацыянальна-вызваленчым руху, садзейнічала больш інтэнсіўнай выкрышталізацыі рэвалюцыйна-дэмакратычных элементаў. Тая, хто глыбока разумее інтарэсы працоўнага народа, усё больш выразна ўсведамлялі неабходнасць адмежавацца ад буржуазна-памешчыцкага напрамку і перайсці на пазіцыі пралетарыяту. Заканамерна, што гэты працэс у першую чаргу закрануў беларускія арганізацыі, якія дзейнічалі ў Петраградзе. Выхадцы з Беларусі, што працавалі на Пуцілаўскім, Абухаўскім, Іжорскім і іншых заводах горада, праходзілі вайсковую службу ў Петраградскім гарнізоне і на Балтыйскім флоце, знаходзіліся ў самай густой рэвалюцыйнай падзеі, зведалі на сабе дабратворны ўплыў загартаванага ў класовых бітвах пралетарыяту сталіцы. Петраград з'яўляўся цэнтрам збірання рэвалюцыйных сіл у краіне, даваў магучы імпульсы нацыянальна-вызваленчаму руху. У пераднавальнічнай атмасферы восені 1917 года ў Петраградзе на аснове тых раённых аддзелаў БСГ, у якіх было найбольш рабочых і мараккоў, утварылася арганізацыя большавіцкага кірунку — Беларуская сацыял-дэмакратычная рабочая партыя. Яе ўзначалілі А. Чарвякоў, А. Усціловіч, І. Лагун і інш. БСДРП удзельнічала ў мабілізацыі беларускіх рабочых Петраграда, а таксама мараккоў і салдат-беларусаў на Кастрычніцкае ўзброенае паўстанне, арганізавала атрад, які пазней удзельнічаў у барацьбе з нямецкімі акупентамі. У красавіку 1918 года БСДРП была пераўтворана ў беларускую секцыю пры Пецяргофскім раённым камітэце РКП(б).

Рост рэвалюцыйных настрояў адбываўся і ў іншых арганізацыях Беларускай сацыялістычнай грамады, якая восенню 1917 года налічвала да 10 тысяч членаў. Няўхільнае абвастрэнне класавай барацьбы падрывала і без таго шмат у чым фармальнае адзінства гэтай сацыяльна-разнароднай партыі, якая ўвабрала ў сябе як элементы, што схіляліся да буржуазіі, так і тых, хто шукаў саюза з рабочым класам. У кастрычніку 1917 года на III з'ездзе БСГ і 2-й сесіі Цэнтральнай рады (праходзілі адначасова ў Мінску) адбыўся фактычны раскол. Правая, нацыяналістычная частка БСГ і Цэнтральнай рады стала на шлях буржуазнага сепаратызму. Да кастрычніка 1917 года Рада лічыла сябе толькі кіруючым органам беларускіх нацыянальных арганізацый. Цяпер жа яна, імкнучыся адгарадзіцца ад сацыялістычнай рэвалюцыі, стала прэтэндаваць на ролю эмбрыёна краёвага дзяржаўнага органа, хача і не карысталася шырокай падтрымкай насельніцтва. Супраць гэтых, па сутнасці, авантурыстычных намераў выступілі прадстаўнікі Бабруйскай арганізацыі БСГ, за што яе стар-

шыня Ф. Шантыр быў выключаны спачатку з грамадаўскай фракцыі Рады, а пасля абмеркавання яго пісьма, у якім ён «наўмысна абражае III партыйны з'езд», і з ліку членаў Грамады. Група дэлегатаў з Петраграда (З. Жылуновіч, Б. Тарашкевіч і інш.), пратэстуючы супраць намераў увесці ў склад Выканаўчага органа Рады буржуазна-памешчыцкіх дзеячаў, пакінула сесію, «каб болей не варочацца да супольнай працы».

25 кастрычніка 1917 года гераічнымі намаганнямі рабочых, салдат і матросаў у Петраградзе быў звергнуты буржуазны Часовы ўрад. II Усерасійскі з'езд Саветаў абвясціў аб пераходзе дзяржаўнай улады ў рукі Саветаў рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў. Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя здзейсніла карэнны пералом у гістарычным лёсе народаў нашай краіны, пазбавіла працоўных ад класавога прыгнёту. Савецкая ўлада абвясціла права нацыі на самавызначэнне.

Перад народамі быў адкрыты шырокі прастор для сацыяльнай і нацыянальнай творчасці, узніклі рэальныя магчымасці для стварэння нацыянальнай савецкай дзяржаўнасці. Натуральна, гэтыя магчымасці не маглі ўвасобіцца ў практыку аўтаматычна. У надзвычай складаных умовах вострага класовага проціборства ў Беларусі не адразу былі знойдзены аптымальныя формы нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва. З аднаго боку, значная частка ўдзельнікаў беларускага нацыянальнага руху, асабліва інтэлігенцыя, захопленая ліберальна-дэмакратычнымі ідэямі, насцярожана ўспрыняла факт устанавлення дыктатуры пралетарыяту. Правае, буржуазна-нацыяналістычнае крыло стала на шлях барацьбы з сацыялістычнай рэвалюцыяй, ператварылася ў адну з апор агульнарасійскай рэакцыі. З другога боку, многія кіраўнікі мясцовых органаў Савецкай улады не мелі вопыту ў вырашэнні нацыянальнага пытання, былі не ў сілах зразумець правамернасць руху за дзяржаўнае самавызначэнне беларускага народа. Кіруючыся спрашчанымі ўяўленнямі аб будучыні нацыі пры сацыялізме, яны нярэдка бачылі ў гэтым руху толькі сепаратызм, які можа падаваць сілы рабоча-асцяжнай улады. Беларуская сацыяльная дзяржава нараджалася ў полімі грамадзянскай вайны, шлях да яе пралягаў праз вострыя дыскусіі, сутыкненні розных поглядаў, праз вырашэнне спрэчных пытанняў і пераадоленне памылковых пазіцый.

Абвясчэнне ў 1919 годзе Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі стала актам велізарнага гістарычнага значэння. Здабытая дзяржаўнасць садзейнічала завяршэнню фарміравання нацыянальнай самавызначальнай нацыі. Гэта была рэалізацыя на савецкай аснове прагрэсіўных дэмакратычных тэндэнцый беларускага нацыянальна-вызваленчага руху, якія ўвасаблялі свабодалюбівыя памкненні працоўных.

Станіслаў РУДОВІЧ,  
кандыдат  
гістарычных навук.

## ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ГЛАЗА

Современная медицина, хотя и имеет в своем арсенале достаточно много эффективных средств лечения глазных заболеваний, все же порой оказывается бессильной помочь человеку восстановить потерю зрения. Метод электромагнитотерапии, разработанный кандидатом медицинских наук Ю. Мироненко, нашел применение в 15-й московской городской больнице. Он дает возможность восстанавливать функции глаза после таких тяжелых заболеваний, как атрофия зрительного нерва, глаукома, атеросклероз сосудов, кровоизлияние.

— За последние семь лет, — говорит А. Верзин, — новым методом я вылечил более пяти тысяч человек и теперь могу с уверенностью сказать, что с его помощью можно успешно лечить многие болезни глаза, с которыми до недавнего времени бессильны были бороться врачи. К тому же овладеть им несложно, и его можно использовать в любой поликлинике.

Семь лет назад А. Верзин ознакомился с физическими методами лечения болезней глаз Ю. Мироненко, который в содружестве со специалистами-инженерами разработал электростимулятор МБС-ЗМ

и предложил его для лечения первичной глаукомы и некоторых форм дегенерации сетчатки. При глаукоме, когда поле зрения сужено, как в бинокле, электростимуляцией можно сбалансировать внутриглазное давление, устранив тем самым главную причину заболевания. Восстанавливаются функции и других органов глаза. Если, например, «устал» зрительный нерв, то глаз перестает воспринимать окружающий мир, превращаясь в слепой экран. С помощью электростимуляции можно вдохнуть мир в этот затухающий пульсатор. Мощность импульсного тока постепенно увеличивается до появления светового восприятия голубого фона. У пациента в глазах возникают радужные искры. При этом электроды не касаются волокон нерва (как практикуют ленинградские ученые А. Шандурин и В. Хилько), а просто прикладываются к закрытым глазам. Курс лечения состоит из 10—20 процедур продолжительностью 10—15 минут, проводимых два—три раза в неделю.

Импульсный ток, считают

исследователи, стимулирует не только мышцы, но и нервы, протоки жидкости лимфатической системы, регулирующие функции механизмов глаза, повышает проницаемость сосудов. В результате возобновляется световая чувствительность экрана глаза. Упавшая до 0,01 острота зрения повышается до 0,1, расширяются границы полей зрения.

Еще Ю. Мироненко, работая над проблемой усиления лечебного эффекта, провел эксперименты с магнитотерапией и достиг неожиданного: электростимуляцией и магнитным массажем, одновременным воздействием переменным и постоянным магнитными полями он оживил ранее считавшийся навеки умерший нерв. Со стороны это воспринималось как чудо. И сегодня соавтор нового комплексного метода А. Верзин не перестает удивляться его целительному эффекту, возвращая уже сам ослепшим людям способность вновь видеть окружающий мир.

Разработанный для лечебных целей по указанию

Ю. Мироненко прибор магнитер РЭМ-1 применили и при глаукоме, и при других заболеваниях. И опять успех. Механизм действия этого эффекта еще до конца не изучен, но биофизики проткнули завесу тайны, объясняя его существованием электрического поля в мембранах клеток и магнитного поля в тканях и клетках человеческого организма, в результате длительной эволюции приспособившегося жить в магнитной паутине биосферы. Исходя из этого, воздействие электромагнитными полями определенной частоты помогает восстанавливать утраченное магнитное поле, налаживать работу внутриобменного насоса—мембраны, клетки.

Сегодня исследователи пошли дальше, стали применять магнитотерапию в сочетании с лекарственными препаратами. Магнитное поле при этом способствует лучшему проникновению их в пораженные участки глаза. Это явление назвали магнитофорезом. Для закрепления лечебного эффекта А. Верзин использует

и контактную линзу, в которую в центре и по периферии вмонтирован постоянный магнит. Такую линзу врач надевает на больной глаз после электростимуляции и магнитотерапии, и пациент носит ее от одного часа до суток.

Достигший чуда в лечении тяжелых недугов глаз, ученый продолжает совершенствовать новый метод. Особое внимание он уделяет низкочастотным переменнопостоянным магнитным полям. Им совместно с инженерами создан оригинальный прибор, который сейчас апробируется.

— За годы лечения новым методом, — подчеркнул в заключение А. Верзин, — я пришел к выводу, что магнитное поле действует на патологические части глаза, а здоровые ткани как бы обходит стороной, щадит. Потому применение переменных и постоянных магнитов абсолютно безвредно для здоровой ткани глаз.

Сегодня авторы новых методов лечения атрофии зрительного нерва, глаукомы и других тяжелых заболеваний глаз ратуют за быстрое внедрение их предложений в медицину.

Слава ТАЙНС.

(АПН).

## БЕЛЫЕ ПТИЦЫ НАД БАЙКАЛОМ

У берегов Байкала появились необыкновенные птицы. Аборигены Прибайкалья—буряты—с изумлением наблюдали, как, раскинув многометровые крылья, птицы парят над утесами.

Белых птиц привезли к Байкалу в грузовике. Их не выпустили в небо, а стали собирать, проверять техническую надежность. Крылатые новоселы—дельтапланы.

Сибиряки убеждены, что только на Байкале возникает чистое и высокое состояние души, которое невозможно высказать словами. Только на Байкале, на его берегах, дышится так легко: кажется, еще глоток этого чудесного воздуха—и ты обретишь способность летать. Что же должен чувствовать человек, у которого за спиной крылья?

Разбег, толчок—и вот с высоты птичьего полета распаивается синяя чаша Байкала. Скалистые склоны острова Ольхон, пролив Большие ворота, долина и ущелье речки Сармы, откуда временами вырывается ураганный ветер, способный выбрасывать на берег морские суда. С высоты хорошо видны и рыбацкие боты, промышленные омуля—деликатесную рыбу, которую сибиряки предпочитают любой другой.

Издrevле люди не только любовались Байкалом, но и щедро кормились от него: ловили рыбу, промышляли зверя и птицу, возделывали землю по берегам. Если на дельтапланах подняться выше над островом Ольхон, то на земле можно разглядеть загадочные знаки. Это—система древних оросительных каналов. Тысячелетия назад строителями и земледельцами здесь были куряканы—предки нынешних бурят и якутов. До наших дней сохранились остовы каменных крепостей и связанная с ними загадка: от кого была нужна защищаться на острове древнему народу, со всех сторон защищенному водой?

Байкал богат не только загадками, он сейчас ставит

неотложные и трудные задачи народному хозяйству. Как сохранить уникальное озеро, его первозданную красоту и одновременно дать возможность людям пользоваться его благами? По какой схеме организовать национальный парк? Какие виды деятельности человека предпочтительнее развивать на Байкале? На Ольхоне пытались заняться овцеводством. Но овцы стали разрушать тонкий почвенный слой, уничтожали лесной подрост. Многие склонны считать, что в этих местах надо развивать индустрию туризма. Казалось бы, это самый приемлемый путь. Но, как показывают расчеты, не самый экологически чистый. Для туристических центров необходимо надежное обеспечение сельскохозяйственной продукцией, а химизация полей на побережье категорически запрещена, развитие животноводства, как показала практика Ольхона, тоже ведет к губительным последствиям.

Подолгу парят над побережьем Байкала дельтапланеристы. Они не только приобретают опыт полетов, но и совершенствуют конструкции аппаратов. Известно: чем больше угол разворота крыльев и их площадь, тем дольше спортсмен способен продержаться в воздухе. Но увеличение угла приводит к тому, что дельтаплан становится неустойчив, а расширение площади крыльев приводит к увеличению веса... Вот и приходится искать методом проб оптимальный баланс этим невесомостям.

...Ловят ветер белые крылья. Гомонят чайки, дивясь большим птицам, проносящим в их воздушные владения. А ниже, в ладонях гор, греется на солнце старый Байкал. Он только в июне освободился от льда и теперь будет бодрствовать до глубокой зимы, до января—согретый солнцем и заботой людей.

Игорь ШИРОБОКОВ.



Люблю тебя, Петра творенье,  
Люблю твой строгий, стройный вид,  
Невы державное течение,  
Береговой ее гранит...

Так с восхищением и признательностью писал о городе на Неве великий русский поэт Александр Пушкин. И сегодня каждый, кто хоть однажды побывал в Ленинграде, будет помнить о нем всегда, ждать встречи с ним, как праздника.

Ленинград известен всему миру, и со всего мира едут сюда туристы (среди которых немало и наших соотечественников), чтобы познакомиться с прекрасным городом, его богатой историей и современностью.

Ленинград — город трех революций, колыбель Великого Октября, город-герой, прославившийся беспримерным мужеством в блокадные дни Великой Отечественной войны.

Ленинград — крупный морской порт на Балтике, один из важнейших в стране промышленный, научный и культурный центр. Здесь



производится половина всех турбин и больше половины генераторов, выпускаемых в стране, каждый второй вагон для метрополитена, более сорока процентов фотоаппаратов и многое, многое другое.

Ленинград — один из красивейших городов мира. Его неповторимые архитектурные ансамбли, дворцы и парки создавались выдающимися зодчими, талантом русских мастеров-умельцев.

Всемирно известны музеи Ленинграда. Среди них Государственный Эрмитаж и Русский музей, в которых собраны шедевры мировой и русской живописи, другие неповторимые произведения искусства. В Ленинграде находится Музей Великой Октябрьской социалистической революции и филиал Центрального музея В. И. Ленина, с именем которого связаны многие славные страницы истории города.

НА СНИМКАХ: памятник Петру I; туристы на Дворцовой площади у Александровской колонны; Театральная площадь.

[Окончание. Начало в №№ 32—37].

Дальняя окраина Минска, в ту сторону даже автобусы еще не ходили, но Жилунович охотно принял приглашение рабочих выступить, и люди его встретили, как своего собрата. И Змитер Федорович чувствовал себя на заводе не как гость. Ходил по цехам, во все вникал. Завод еще был слабо механизированным, рабочие вручную мешали в огромных чанах закованные кожи, примитивными скребками счищали мездру. И Жилунович тоже взял скребок, порекомендовал, какой формы сделать ручки, чтобы было удобнее работать. Показал, как лучше перевязывать выделанные кожи, чтобы те не теряли товарный вид. А заметив на заднем дворе горы мездры, засыпанные известью, возмутился, что лежат на самом берегу Свислочи, загрязняя воду. «Почему же не договориться с руководством пригородных совхозов, — говорил он, — и своевременно вывозить мездру в поле как ценное удобрение?»

На вечер, на который собралась масса людей не только с завода, по свидетельству Шушкевича, Жилунович сначала рассказывал об условиях труда кожевников в царские времена, о том, какая жалкая участь ждала тех, кто подорвет здоровье и силы в работе на капиталиста. Потом заговорили о молодой белорусской советской литературе. «Вот эти молодые поэты, — представлял он Морякова и Шушкевича, — дети революции, Октября. Первый — сын печника, второй — сын панского парабка. Если бы не Советская власть, согласитесь, им бы привелось быть неграмотными».

«После такой аттестации, — вспоминает С. Шушкевич, — наши голоса звучали по-особенному вдохновенно. Мы были счастливы, что у нас такой опекун и наставник...»

Через совсем небольшой срок оба молодых поэта окажутся репрессированными. Поэт и учитель из Бобруйска Валерий Моряков погибнет в Сибири 7 мая 1940 года в тридцатилетнем возрасте. Судьба С. Шушкевича окажется более счастливой. Возвратившись на родину, он сразу же с чрезвычайным упорством станет добиваться возврата из глухого небытия своих бывших литературных одноклассников.

А «разоблачители» все не оставляли Жилуновича в покое. Немного поутихли публицисты — взялись соискатели научных степеней по истории. Снова и снова в их статьях звучит: Жилунович должен признать лживость своего утверждения, «что Советская Белоруссия будто бы является наследницей «революционно-пролетарского источника, вобравшего в себя якобы и белорусско-национальное движение» (М. Поташ). Снова Данильчик, снова Корнейчик, и еще, и еще.

Сначала он еще на что-то надеялся. После тревожного 1933 года («вывозов» и арестов поубавилось. На руководящие должности из центра прислали новых людей, заполнивших вакантные места. Но что-то у них не получалось. Спустя год относительного затишья на собраниях актива и в печати снова заговорили о хозяйственных неурядицах, которые устраивают скрытые враги народа. Стало совсем худо с продуктами питания, ввели карточки. Село ошеломленно молчало, но в рабочей среде слышался ропот. И пошла новая волна разговоров о затаившихся кулаках, о вредительстве врагов народа. Друзья успокаивали Жи-

луновича — теперь-то его не тронут. Все равно было тревожно на душе, не писалось, он охотно соглашался участвовать в пропагандистских поездках.

Лето 1936 года выдалось жарким. Вдали от Минска, на приволье полей и лугов, легче дышалось. В составе делегации членов правления Союза писателей республики Жилунович направляется в летние лагеря Второй Белорусской дивизии. В одном из палаточных военных городков писатели встретились с делегацией профсоюзных работников из стран Африки. Жилунович с увлечением рассказывает африканцам о тесной связи советской литературы с народными массами. «Вот вам красноре-

уже от следователя узнал, в чем его обвиняют. Оказывается, он — один из главарей контрреволюционной нацдемовской организации, которая ставила себе целью отторгнуть Белоруссию от СССР, чтоб превратить ее в буржуазно-демократическую республику типа Литвы, Латвии, Эстонии. Значит, он, Жилунович, — даже «идейный вождь» организации? Остальные «руководители» — тоже писатели: Михась Зарецкий, Михась Чарот, Алесь Дудар... Признается ли он в своих черных делах? Кто входит в организацию еще? Кто?!

Как все это происходило, автор пытается восстановить по воспоминаниям очевидцев, по косвенным доказатель-

Его жену и дочь действительно арестовали. Содержали их в разных помещениях. Надежда Степановна спрашивала о муже. Хотела его хоть увидеть. Ей отказали. Она не знала, что его решили признать умалишенным и переправить в могилевскую спецбольницу. Там Змитер Федорович находился до весны 1937 года.

Слова о том, что в случившемся с ним виноваты все, в том числе и даже больше всех Сталин, врачи воспринимали однозначно. Впрочем, что это были за специалисты, свидетельствует факт судебного разбирательства их деятельности.

Издательство над ним продолжалось. Он понял, что ему уже ничего и нигде не удастся сказать. Даже для протокола. Существовать так дальше было и постыдно, и мучительно. Оставалось последнее, как ему казалось, средство проявить свою волю: Жилунович покончил с собой 11 апреля 1937 года, не дожив до своего 50-летия 206 дней.

Его жена и дочь пробыли в следственной тюрьме 14 месяцев. Потом были внезапно выпущены.

Поддержки ждать было не от кого. К этому времени покончили с собой Александр Григорьевич Червяков и Николай Матвеевич Голодед.

О Змитре Федоровиче жене ничего узнать не удалось. Средств к существованию никаких. Когда я попросил Галину Дмитриевну Жилунович рассказать, что им привелось пережить в те жестокие месяцы, она, перед тем довольно обстоятельно поведавшая о перипетиях жизни отца, отрицательно покачала головой. В ее глазах за толстыми стеклами очков метнулся, как мне показалось, не то ужас, не то застарелый страх.

— Об этом не буду, — коротко сказала Галина Дмитриевна. — Не хочу. Не могу.

Известно одно: следователь спустя какое-то время вызвал их и посоветовал немедленно уехать из Белоруссии. В паспорта обем поставили штамп, где были знак «минус» и цифра 12. Это значило: им запрещается проживание в двенадцати самых крупных городах страны. Цифра была также магической для отделов кадров: работа им доставалась самая низкооплачиваемая.

Они все же радовались — за Олега. Хотя тому легче. Все-таки в Ленинграде может учиться. Но от недосмотра и недооценки у парня развилась тяжелая форма близорукости — минус 15 диоптрий. Когда началась война с гитлеровцами, военкомат выдал Олегу «белый» билет. Можно было эвакуироваться. Он остался и пошел работать в госпиталь, санитаром. Олег погиб в блокадную зиму 1942 года.

Дмитрий Федорович Жилунович для жены и дочери оставался живым до середины 50-х годов. Как только представлялась возможность, обе поспешили в Белоруссию. Для них, урожденных ленинградок, этот край стал родиной.

Еще в 1952 году я слышал от коренных могилевчан о том, что в их городе провела свои последние скорбные дни глава первого белорусского правительства. Место, где он похоронен в братской могиле, не забыто, оказывается, и поныне. Может, со временем там встанет обелиск. Кто-то выбьет надпись и на этом памятном камне нашей с вами, читатель, истории. Как же она будет звучать?

Эрнест ЯЛУГИН

## ПОСЛЕ НЕБЫТИЯ

ОТРЫВКИ ИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ

живый пример того, — говорит он, — наш приезд к красноармейцам, которые являются самыми благодарными нашими читателями».

По свидетельству С. Шушкевича, которому принадлежит запись об этой встрече, Жилунович был в приподнятом настроении, на литературном вечере выступил с приветствием бойцам и командирам от белорусских писателей. С подъемом читал свои стихотворения, которые хорошо принимались слушателями. Армейцы его горячо благодарили, провозгласили с цветами, приглашали приезжать к ним снова.

В Минске атмосфера оказалась иной. Он заметил: его сторонятся, будто зачумленного. Что-то происходило. Подозрительно молчало московское издательство, которому он больше трех месяцев назад послал для издания на русском языке роман «Перегуды». Раньше откликнулись куда быстрее. А тут несколько писем послал с напоминанием — и ни звука. Не доходит или что? Позвонил Голодеду. Тот посоветовал готовиться к худшему. Он понял. Сказал жене, чтоб немедленно уезжала с детьми из Минска, вообще из Белоруссии. Та заупрямилась: она ни в каких организациях не состояла, теперь домохозяйка. Да и по национальности — русская. Ехать — значит, все бросить. Может, еще, как прежде, обойдется одним громом... Решили: отправят к родственникам в Ленинград сына. В любом случае мальчику это будет полезно для общего развития.

С Олегом он простился дома. На вокзал провожать не пошел. Все же продолжал надеяться: вдруг в самом деле ему уже мерещится. Нервы, конечно, стали никудышные. В Москве вот-вот сессия Верховного Совета, будет утверждаться Конституция СССР, его, конечно, пригласят.

Ночью 16 ноября 1936 года в квартире требовательно постучали. Сразу быстро, заученно вошли четверо. По выражению лиц, по повадке понял, что это все-

ствам. Архивы еще молчат, поэтому будем пока пользоваться народной памятью. Очень часто она оказывается достовернее документов.

Сначала он пытался отрицать обвинения. Следователи взбеленились. У них уже были свои наработанные методы, как добиваться признаний у невиновных. Сообщили ему и об аресте жены и дочери. Их тоже?! За что? Следователь пообещал: и сына возьмем.

Он был вне себя от горя и унижения. Кто состоит в контрреволюционной организации? — добивается следователь. Кто? Все! Все! Жилунович в иступлении называет фамилии, какие только может вспомнить. Борис Микулич в автобиографической «Повести для себя» (журнал «Неман», 1987, № 3) сообщает о десятках фамилий на трех полосках выписок из показаний Жилуновича, которые ему предъявили следователи.

«Все виноваты, что так случилось, — твердил он истязателям. — Все». — «Может, и товарищ Сталин?» — издевательски спрашивают его. «Все. И вы, потерявшие человеческий облик. А Сталин больше всех. Так и скажу на суде».

Следователи испугались. Этот сумасшедший действительно может ляпнуть на суде про товарища Сталина. А еще хуже: что и они замешаны в контрреволюционном заговоре. Тогда всем недобровольно. Других водили в суд в качестве свидетелей, на очные ставки. Показания Жилуновича остальным арестованным только зачитывали или давали прочесть.

Когда его, истерзанного, приводили от следователей, Жилунович забивался куда-нибудь в самый темный угол.

«Боже мой, — бормотал он, — оказывается, я еще и Сталина хотел убить!» И начинал глухо смеяться, как это бывает иногда с доведенными до отчаяния, замордованными людьми, осознавшими безвыходность своего положения. За ним наблюдали в глазок... Для суда, даже закрытого, такой субъект явно не подходил...




Новы рэпетыцыйны комплекс атрымалі брэсцкі народны ансамбль танца «Радасць» і дзіцячая харэаграфічная школа.

Доўгія гады ансамбль не меў свайго памяшкання для рэгулярных заняткаў. Цяжка было творча працаваць з моладдзю. Цяпер выпускнікі харэаграфічнай школы змогуць папаўняць не толькі ансамбль «Радасць», але і іншыя самадзейныя калектывы абласнога цэнтра. У выйгрышы — і артысты, і глядачы. Толькі ж упартнай працай, доўгімі рэпетыцыямі можна дабіцца высокага майстэрства, каб затым падарыць глядачам радасць сустрэчы з сапраўдным мастацтвам.

НА ЗДЫМКАХ: мастацкі кіраўнік ансамбля «Радасць» народны артыст БССР Анатоль ВАРАБ'ЕЎ вядзе рэпетыцыю; харэаграфічная кампазіцыя «Калядкі» ў выкананні ансамбля.

Фота Э. КАБЯКА.



ЛЮБА ТАРАСЮК—ПАЭТ, ВУЧОНЫ, ПЕДАГОГ

РАКА... ДАРУЧЫЛА ГЛЫБІНЮ

Чарнявая дзяўчына з засяроджаным, удумлівым позіркам... Такой запамнілася Люба Тарасюк чытачам газеты «Чырвоная змена», часопіса «Маладосць», іншых выданняў на публікацыях 1974 года. Тады яна вучылася на чацвёртым курсе аддзялення беларускай мовы і літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна, марыла стаць выкладчыцай роднай мовы і літаратуры, захаплялася паэзіяй, сама пісала вершы. Дарэчы, першыя пробы пяра крыху раней пабачылі свет у той жа «Маладосці».

І ўсё ж увагу да Л. Тарасюк напачатку прыцягнулі не столькі яе творы, колькі той факт, што яе, дзевятнаццацігадовую студэнтку, выбралі дэлегатам чарговых форумаў моладзі — XXV з'езда камсамола Беларусі і XVII з'езда ВЛКСМ.

Выпадкаў не такі часты, асабліва, калі прыняць пад увагу, што выбары гэтыя адбываліся ў далёка не лепшы для краіны час, у застойныя, як цяпер кажучы, гады. Тады звычайна на месцы прыходзілі своеасаблівыя «разнарадкі» зверху — каго і куды выбіраць. «Не забываліся» пра рабочых — рабочы клас заўсёды быў у авангардзе ўсіх спраў, «не крыўдзілі» калгаснікаў, пэўны працэнт «давалі» прадстаўнікам інтэлігенцыі. Вылучэнне кандыдатуры студэнткі — гэта ўжо не правіла, а хутэй за ўсё, выключэнне. Таварышы па камсамолу галасавалі за Л. Тарасюк, якую добра ведалі і якой даяралі.

Тое, што ў скупых анкетных даных займала толькі некалькі радкоў, ім было куды лепш вядома. Люба — чалавек таварыскі, адкрыты, любіла расказаць сябрам і пра сваю вёску, і пра школу, у якой вучылася, і аб тым, як вырашыла стаць настаўніцай. Ёй, можна сказаць, пашанцавала: нарадзілася ў славутых Пінкавічах, дзе ў свой час настаўнічаў Кастусь Міхайлавіч Міцкевіч, класік нацыянальнай літаратуры Якуб Колас, які і пра Пінкавічы, і пра сваё настаўніцтва, і пра тутэйшы люд так праўдзіва і хораша расказаў у вядомай трылогіі «На ростанях». З маленства палюбіла родныя краявіды: ціхую, нейкую самотліва-задуменную Піну, вабныя сваім заўсёдным хароствам лясы. Пазней, вяртаючыся ў гэтыя дарагія дні маленства, яна напіша прачулыя радкі:

Мой бераг родны,  
ціхая рака  
Люляла-цешыла і калыхала,  
І добрай вёскі цёплая шчакла  
Да хваляў лашчыла закахана.  
На ўсё жыццё займела я радню,  
З якой да людзей прысці не сорам:  
Мяне вучыла яснасці прастора,  
Рака  
мне даручыла глыбіню.  
І некалі, ўжо на астатку сіл,  
Спыніўшы час над чыстаю вадою,  
Я ў раку сваю  
хачу ўвайсці  
Дрыготкай плыню, хваляю жывою.

Вучылася ў школе на «выдатна». І любіла не толькі беларускую мову і літаратуру, але і па-сапраўднаму цікавілася іншымі прадметамі. Нават да дакладных навук мела схільнасць. Але перамагла любоў да літаратуры. Гэта і паўплывала на канчатковае рашэнне — падаваць дакументы для паступлення менавіта на філалагічны факультэт універсітэта. Апынуўшыся ж у студэнцкім асяроддзі, адчула сябе той птушкай, якая, выраўшыся са звыклых пэнатаў, раптоўна ўбачыла перад сабой шырыню і неабсяжнасць новых гарызонтаў. Таму адразу вырашыла далучыцца да студэнцкай навуковай работы.

Ужо на першым курсе Л. Тарасюк стала наведваць заняткі семінара «Паэтыка фальклору», адразу ж вызначыла для сябе і тэму: «Прыёмы і спосабы тыпізацыі ў народнай песні». Выбар тэмы, бадай, не быў выпадковым. Дзе, як не на родным Л. Тарасюк Палессі, так любяць і шануюць матчыну песню, а які багаты тутэйшы фальклор! Колькі казак, паданняў, легендаў ведаюць палешукі! Захапіўшыся тэмай, выбранай на семінары, пісала па гэтай праблематыцы курсавыя і навуковыя работы.

Праўда, не забывала Л. Тарасюк і аб тым, што ў школе, якую скончыла, настаўнічаў сам Якуб Колас. Захацелася расказаць пра яго педагагічную і асветніцкую дзейнасць. Так на другім курсе і з'явілася курсавая работа, якая на Рэспубліканскім аглядзе-конкурсе студэнцкіх навуковых прац атрымала першую катэгорыю. Больш таго, развагамі, абагульненнямі студэнткі зацікавіліся навукоўцы, прапанавалі ёй выступіць па гэтым пытанню ў Кіеўскім дзяржаўным універсітэце.

Менавіта ў гэтыя найлепшыя гады студэнцтва па-сапраўднаму захапіла і паэзія. Вершы, якія ўсё часцей публікаваліся ў рэспубліканскай перыядыцы, паступова складаліся ў зборнік «Смага ракі». Ішлі гэтыя творы з самай душы аўтаркі, душы чулай, уражлівай. Пра такую паэзію сёння часам кажучы — ціхая. Але ёсць ёй больш дасканалая і ёмістая вызначэнне — класічная. Л. Тарасюк піша ў традыцыйнай манеры, яе творчасць цесна зні-

тавана з тым, што хвалюе нашу сучасніцу, чым жыве яна. Гэтае адчуванне лучнасці з бацькоўскай зямлёй асабліва моцнае ў творчасці аўтараў, якія нарадзіліся на вёсцы: «Хоць зараз ноч міне — сон не крапае веі. Закалышы мяне, сястра мая, завея. Няхай нясе твой снег сцяжыначку надзеі, няхай засце-ле ў сне настольнікі надзеі».

Не выпадкова ўява Л. Тарасюк у сваю кнігу вобраз ракі, якая пакутуе ад смагі:

Я моўчкі паміраю, як рака,  
Шукаючы ад смагі прагнай выйсце.  
А дзень кароткі: за вытокаў — вусце...  
Як доўга кроплі сонца ў ім гараць!

Рака, якая «даручыла глыбіню»... Рака, што шукае «ад смагі прагнай выйсце»... Гэта не проста ўдала знойдзеныя вобразы, а само жыццё, што бачыцца паэтэсе ва ўсёй яго глыбіннасці і хуткаплыннасці, пастаянным руху наперад. «Зліваюцца рэкі ў долю адну ува мне — Прыпяць і Піна», — чытаеш і бы душой дакранаешся да таго куточка Бацькаўшчыны, дзе працякаюць гэтыя рэкі, дзе прырода па-ранейшаму імкнецца захаваць свой неруш.

Вяртанне да вытокаў для Л. Тарасюк, як і для кожнага сапраўднага паэта, гэта не толькі душэўнае і духоўнае ачышчэнне, а і спроба — правільней сказаць, жаданне вызначыць і сваё месца на зямлі, сярод людзей, задумацца над тым, што адыходзіць безваротна і што трэба захаваць, каб перадаць іншым пакаленням. Так увайшла ў творчасць Л. Тарасюк тэма маральнай адказнасці чалавека перад часам. Вырашаецца яна зноў жа з характэрнай аўтарцы непасрэднасцю, знешняй нягучнасцю. Але ў радках важкі падтэкст, калі можна так сказаць, «мыслительное начало»: «Сваё імя ў рачулке кожнай — перадалося з веку ў век. Але мінаецца раскоша шчаслівых у маленстве рэк. Няўжо цяпер самотны бусел гняздо дзядоў маіх міне?»

Як бачым, лірычная гераіня паэтэсы толькі напачатку падаецца цалкам засяроджанай у самой сабе, калі захапленне прыгажосцю свету выходзіць на першы план. Калі ж прыгледзецца ўважлівей, яна жыве паўнакроўным жыццём чалавека, які не толькі адчувае тое, што ёсць, але і задумваецца над складанасцю самога быцця, суадносячы сённяшняе з учарашнім... У гэтых адносінах характэрныя вершы, у якіх чуваць водгулле мінулай вайны.

Здавалася б, гора мінула сям'ю: «А ў мяне з вайны прыйшлі ўсе. Няволья песні адкупіўся лёс. Хапіла ўдосталь злыбяды і слёз, ды выжылі ў нягоду пакрысе». Здавалася б... Ды толькі:

А мне баліць, за ўсіх баліць даўно.  
Боль узрывае свой надзейны спрат.  
Турбуе памяць ненабытых страт...

І тут жа заключны радок верша. Бы нечаканы выстрал: «Але хіба ў мяне іх не было...» Да ўсяго ёсць справа аўтарцы, ёй зразумелы больш іншых.

Пісаліся вершы, і адначасова спела задума будучай кандыдацкай дысертацыі. Захапіўшыся навуковай дзейнасцю, Л. Тарасюк пасля сканчэння універсітэта паступіла ў аспірантуру. Тэму выбрала блізкую тым пошукам, якія вяла падчас вучобы — «Фальклорныя традыцыі ў сучаснай беларускай паэзіі». Звярнулася да творчасці паэтаў так званага сярэдняга пакалення, якія, вобразна кажучы, нясуць у нашай літаратуры цяпер галоўную службу — Р. Барадуліна, Н. Гілевіча, А. Вярцінскага, Д. Бічэль-Загнетавай, А. Грачанікава, В. Зуёнкі, А. Лойкі, П. Макаля, М. Ароцкі і іншых, бо была пераканана, што для іх «крытэрыі духоўнай прыгажосці чалавека абавязкова ўключаюць у сябе вядомыя народнапаэтычныя ацэнкі і нормы, якія на працягу ўсёй гісторыі народа складалі яго жыццёва-практычную філасофію». Трываласць фальклорнага гронту надае паэзіі гэтых аўтараў меладычнасць і непэўнасць, адначасова дэзваляе ім заглябляцца ў сам побыт народа, раскрываючы яго характар.

«Вернасць вытокаў» — так назвала Л. Тарасюк кнігу, выпушчаную выдавецтвам «Універсітэцкае», у аснову якой паклала матэрыялы сваёй кандыдацкай дысертацыі. І гэты зборнік, як і паэтычны «Смага ракі», што пабачыў свет у выдавецтве «Мастацкая літаратура», былі прыхільна сустрэты і чытачамі, і крытыкай. А да Л. Тарасюк прыйшлі новыя, прыемныя турботы — яна пачала працаваць на кафедры беларускай літаратуры свайго роднага ўніверсітэта.

Пра такіх людзей, як Л. Тарасюк, звычайна кажучы, што яны апантаныя ў добрым сэнсе гэтага слова. Бадай, лепш сказаць — захопленныя творчасцю. Творчасць для Л. Тарасюк — гэта і паэзія, якой яна надае так шмат увагі. Творчасць — і работа са студэнтамі, цяпер у яе ёсць ужо свае вучні. Творчасць — пастаяннае жаданне раскрывацца лепшымі якасцямі сваёй душы, знаходзіць час, каб сачыць за навінкамі літаратуры, мастацтва, адным словам, жыць культурна і рознабакова. Нягледзячы на штодзённую занятасць, яна на ўсё гэта знаходзіць час.

Алесь МАРЦІНОВІЧ.

3 АПОШНІХ ВЕРНІСАЖАЎ



З нагоды 75-годдзя з дня нараджэння вядомага беларускага мастака Віталія Цвірка ў мінскім Палацы мастацтва адкрылася яго персанальная выстаўка. Аматыры жывапісу, акварэлі змаглі ўбачыць на ёй шматлікія пейзажы і нацюрморты, напісаныя аўтарам у розныя гады.

Творы В. Цвірка глядач адразу выдзяляе сярод шэрагу іншых. Яны хвалююць і натхняюць, прымушаюць заміраць душу ад шчыmlівага пацуцця еднасці з прыродай. Вобраз беларускай прыроды стварае мастак у лепшых эпічных палотнах. Яна тут не проста прыгожы краявід, а заўсёды адухоўленая, поўная вялікага філасофскага сэнсу.

Нястомны вандроўнік, В. Цвірка за доўгае жыццё аб'ездзіў уздоўж і ўпоперак усю Беларусь. Пісаў халодныя вясновыя ранак, спякотны летні дзень, таямнічую восеньскую ноч... Наогул ён любіць пісаць матывы, на першы погляд, простыя, звычайныя. Таму выбірае сюжэты камерныя. Аднак гэта камернасць не перашкаджае яму вырашаць найскладанейшыя задачы. У кожнай сваёй новай рабоце мастак заўсёды іншы, новы. Менавіта ў гэтым, відаць, адна з прычын поспеху народнага мастака БССР, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі рэспублікі Віталія Цвірка.

НА ЗДЫМКАХ: у зале выстаўкі; В. ЦВІРКА. «Лагойшчына».



«ЗАВІРУХА» Ў ІСПАНІ

Народны ансамбль танца «Завіруха» Пружанскага раённага Дома культуры вярнуўся з паездкі ў Іспанію.

Танцавальны калектыў прымаў удзел у міжнародных фестывалях фальклорнага мастацтва ў гарадах Бадахос, Кадыс Дос Эрманас і Сьюдада-Рэаль.

Артысты-аматары далі звыш 20 канцэртаў, выступілі ў рабочых кварталах. Праграма з беларускіх фальклорных танцаў, атрадавых кампазіцый, а таксама танцаў народаў СССР пакарыла сэрцы глядачоў.

В. МАРКАЎ.

СУСТРЭЧА З ПІСЬМЕННІКАМІ

Трыццаць год ужо існуе ў Заходнім Берліне грамадская арганізацыя пад назвай «Акцыя збавення». Яна была створана евангелісцкай царквой па ініцыятыве людзей, якія самі перажылі жахі фашызму. Арганізацыя праводзіць работу супраць тэрмаідэяў пагрозы, выступае за мір паміж народамі. Яе члены выязджаюць у многія краіны свету, працуюць у дамах састарэлых, у месцах, дзе ў ваенныя часы былі канцэнтрацыйныя лагёры, у музеях ахвяр вайны.

Вось ужо некалькі год, як групы «Акцыя збавення» прыязджаюць у Мінск і сустракаюцца з беларускімі пісьменнікамі, у прыватнасці, з Васілём Быкавым (дарэчы, ён быў нядаўна па іх запрашэнню ў Заходнім Берліне). На гэты раз група нямецкіх студэнтаў выказала жаданне сустрэцца з маладымі пісьменнікамі. На сустрэчу прыйшлі Леанід Дранько-Майсюк, Ала Каняпелка, Хрысціна Лялько, Алесь Пісьмянкоў, Тамара Чабан.

Л. ЧАРЭШНЯ.

## ЦІКАВА ВЕДАЦЬ

ПЕРШЫЯ  
ПАШТОВЫЯ  
АЎТАМАБІЛІ

У пачатку XX стагоддзя на ўсёй тэрыторыі Беларусі пошту развозілі прыватныя асобы. Усякі, хто мог трымаць каня, меў права заключыць з паштовай канторай дагавор на некалькі гадоў і за пэўную плату развозіць пошту. Гужавы транспарт для перавозкі пошты выкарыстоўваўся не толькі ў малых гарадах і мястэчках Беларусі, але і ў буйных губернскіх цэнтрах.

У пачатку 1915 года ў Мінску і Магілёве возчыкі пошты адмовіліся прадоўжыць дагаворы на перавозку, матывуючы сваю адмову тым, што няма ніякай магчымасці набыць фураж для ўтрымання коней. Тады ўсе яго запасы былі адрэзаныя фронту. Паштова-тэлеграфная акруга вымушана была звярнуцца ў Пецярбург з просьбай аб выдзяленні для Мінска і Магілёва аўтамабіляў для перавозкі пошты, аб'ём якой значна ўзрос у сувязі з блізкасцю фронту. У сакавіку 1916 года для Мінскай паштовай канторы было выдзелена тры аўтамабілі — грузавы паўтаратонны «Федэраль» і два легкавыя «Вілісы». Першымі шафёрамі Мінскай паштова-тэлеграфнай канторы сталі мясцовыя вяхары І. Мілановіч і В. Салыгба. Трэцяга шафёра ў Мінску не знайшлі. У тая гады людзей, хто б мог вадзіць аўтамабіль, было вельмі мала. Давялося шукаць у іншых гарадах. В. Шало з Пінска стаў трэцім шафёрам Мінскай паштова-тэлеграфнай канторы.

Былі складзены маршруты руху аўтамабіляў па вуліцах Мінска: ад Аляксандраўскага вакзала па Маскоўскай, Захар'еўскай, Каломенскай, Падгорнай, Губернатарскай вуліцах да паштовай канторы і назад. Ад Віленскага вакзала да канторы і назад па вуліцах Губернатарскай, Падгорнай, Каломенскай і Міхайлаўскай. Быў таксама распрацаваны маршрут дастаўкі пошты ад галоўнай канторы да двух гарадскіх паштовых аддзяленняў (у 1916 годзе ў Мінску было ўсяго два гарадскія паштовыя

аддзяленні). Трэба сказаць, што вуліцы горада ў той час не былі прыстасаваны для руху аўтамабіляў. Ямы, няроўнасці, вялікія лужы, вывернутыя камяні, вузкія вуліцы, нават рознае смецце — усё гэта перашкаджала нармальнаму руху аўтамабіляў. Да гэтага варта дадаць, што тады не існавала правілаў вулічнага руху ні для пешаходаў, ні для гужавога транспарту, а тым больш для аўтамабіляў. Як паведамляецца ў архіўных дакументах, «пачасціліся выпадкі хуткай язды на самаходах, наезду на публіку са смяртэльным зыходам, наезду на падводы, абліцця граззю публікі і ваенных». Усё гэта прымусіла гарадскія ўлады прыняць меры для бяспекі руху. І яны былі прыняты... Шафёрам паштовых аўтамабіляў выдалі паліцэйскія свісткі, «у якія трэба было свістаць пры магчымасці сутыкнення ці пападання пад колы». (Варта яшчэ сказаць, што з'яўленне аўтамабіляў на вуліцах горада выклікала шматлікія скаргі абыяцеляў на «шум, гарахценне і чад»). Дрэжныя дарожныя ўмовы, вялікая колькасць рэйсаў у дзень — пяцьшэсць замест двух, занадта вялікая вага пошты (к канцу года яна даходзіла да 500 пудоў), адсутнасць запасных частак і гаража (паштовая кантора не знайшла сродкаў для яго пабудовы ці найму адпаведнага памяшкання, а выдзеліла ўсяго 100 рублёў, за што і быў пабудаваны брызентавы навес). Усё гэта прывяло да таго, што к канцу года аўтамабілі выйшлі са строю. З вялікай цяжкасцю адзін з іх быў так-сяк адноўлены і развозіў пошту па гораду. Але неўзабаве забаранілі і яго язду. Тлумачэнне наконт гэтага даў начальнік інжынернага забеспячэння арміі Заходняга фронту: «...забарона язды на аўтамабілях — вынік поўнай адсутнасці запасаў бензіну і што ў сучасны момант бензін не атрымліваем і на фронце яго няма».

Зусім няўдала «склаўся лёс» аўтамабіляў, выдзеленых для Магілёва. У сакавіку 1916 года мясцовая паштовая кантора атрымала два аўтамабілі, але яны не былі прыдатныя для эксплуатацыі. Па дарозе ад Пецярбурга ў Магілёў у вагон з аўтамабілямі праніклі злодзеі і знялі некалькі шын і некаторыя дэталі. Запасных дэталей у Пецярбургу не аказалася. Таму адзін аўтамабіль быў адпраўлены назад у Пецярбург, другі — перададзены Мінскай паштовай канторы.

У 1917 годзе адрамантаваныя аўтамабілі паслужылі справе рэвалюцыі, а затым былі перададзены Чырвонай Арміі.

Леў КОЛАСАУ.

## ПРАДСТАЎЛЯЕМ ЧЭМПІЁНА

Зоя САДОЎСКАЯ, гросмайстар. Двухразовая чэмпіёнка свету па міжнародных шашках. Студэнтка Беларускага інстытута фізічнай культуры.



ніца Карэн ван Літ стала бронзавым прызёрам. Вірсма ахвотна дае інтэрв'ю спартыўным журналістам. Яны папрасілі пракаменціраваць вынікі першынства, выказаць сваю думку наконт няўдачы цяпер ужо былой чэмпіёнкі свету (4-е месца) мінчанкі Зой Садоўскай, зрабіць прэгноз на матч-рэванш паміж беларускай шашысткай і харкаўчанкай, які па правілах павінен будзе адбыцца праз год. Вось што ён адказаў:

— На гэтым першынстве Садоўская не паказала ўсяго таго, на што была здольная. І ўсё ж яе гульня мне імпанавала больш гульня іншых удзельніц. Яна па-ранейшаму, на мой погляд, застаецца мацнейшай шашысткай свету, хоць і страціла свой тытул. Калі б мне прыйшлося ісці ў заклад на маючы адбыцца матч-рэванш, то я паставіў бы на Садоўскую.

Прайшоў год. За гэты час Зоя Садоўская згуляла ў некалькіх турнірах рознага рангу. І хаця яна з трэнерам не ставіла для сябе мэту стаць пераможцай спаборніцтваў, але, як правіла, уваходзіла ў лік прызёраў. Так і прайшоў год падрыхтоўкі да галоўнага матча.

Не будзем падрабязна спыняцца на яго перыпетыях. Адзначым толькі, што Зоя Садоўская выступіла выдатна. Яна выйграла ў Вольгі Левінай з лікам 7:3 і вярнула сабе тытул чэмпіёнкі свету.

**НА ЗДЫМКУ:** гросмайстар Зоя САДОЎСКАЯ ў час першынства свету па міжнародных шашках. Мінск. 1987 год.

КОЛЬКІ  
ГАДОЎ  
ГОМЕЛЮ?

Гомельскія археолагі паставілі пад сумненне ўзрост роднага горада. Ён намога старэйшы, чым прынята лічыць, выказалі меркаванне яны. І прадставілі на выстаўцы, якая адкрылася ў краязнаўчым музеі, важкія таму доказы, выяўленыя ў ходзе раскопак.

Упершыню Гомель упамінаецца летапісамі пад назвай Гоміў у 1142 годзе. Аднак шматлікія знаходкі прылад працы, прадметаў быту, узбраення, упрыгажэнняў больш раняга перыяду прымушаюць меркаваць, што горад узнік яшчэ ў IX—X стагоддзях на месцы пасёлка ўсходнеславянскага племя радзімічаў, а ў XI—XIII стагоддзях ён стаў ужо буйным ваенна-адміністрацыйным і гандлёва-рамесным цэнтрам. Знойдзены сотні ўпрыгажэнняў, зробленых з рознакаляровага шкла і каляровага металу, крыжы і абломкі царкоўных званоў, якія падмацоўваюць версію аб тым, што распаўсюджанне хрысціянскіх вераванняў тут пачалося не пазней XI стагоддзя.

Ці прыйдзеца гісторыкам і краязнаўцам уносіць карэктывы ў радаслоўную Гомель? На гэтае пытанне адкажа час: археалагічныя раскопкі ў старажытным парку на крутым беразе Сожа яшчэ не завершаны.

ВЫПІСВАЙЦЕ  
ГАЗЕТУ

«Голас Радзімы»



**КАЛІ ВЫ ЖАДАЕЦЕ І НАДАЛЕЙ КОЖНЫ ТЫДЗЕНЬ АТРЫМЛІВАЦЬ НАШУ ГАЗЕТУ «ГОЛАС РАДЗІМЫ», РАІМ ВАМ АФОРМІЦЬ ПАДПІСКУ НА 1989 ГОД.**

**У КАПІТАЛІСТЫЧНЫХ КРАІНАХ ПАДПІСАЦЦА НА ГАЗЕТУ МОЖНА ПРАЗ МАГАЗІНЫ І ФІРМЫ, ЯКІЯ СУПРАЦОЎНІЧАЮЦЬ З «МІЖНАРОДНАЙ КНІГАЙ» І ЦЭНТРАЛЬНЫМ АГЕНЦТВАМ ЗАМЕЖНЫХ ВЫДАННЯЎ.**

**У САЦЫЯЛІСТЫЧНЫХ КРАІНАХ ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА Ў ПАШТОВЫХ АДДЗЯЛЕННЯХ ПА МЕСЦУ ЖЫХАРСТВА І Ў ПУНКТАХ ПАДПІСКІ.**

**ЖЫХАРЫ БЕЛАРУСІ І ІНШЫХ РЭСПУБЛІК САВЕЦКАГА САЮЗА ТАКСАМА МОГУЦЬ ВЫПІСАЦЬ «ГОЛАС РАДЗІМЫ» ПА МЕСЦУ ЖЫХАРСТВА ПРАЗ «САЮЗДРУК».**

**НАШ ПАДПІСНЫ ІНДЭКС 63854, ЦАНА ПАДПІСКІ НА ГОД — 2 РУБЛІ.**

## БАЛЬ КВЕТАК

Гордыя прыгажуні ружы і строгія гладыёлусы, сціплыя астры... Дзесяткі цудоўных кветкавых кампазіцый у абрамленні пяшчотна-зялёных галінак, прыгожых стужак, тканін быццам падрыхтаваліся да танца ў рытме мелодый, якія гучалі ў выставачнай зале. Такой сустрэла гасцей новая экспазіцыя «Кветкі ў сучаснай аранжыроўцы», якая адбылася ў Доме прыроды, што ў Троіцкім прадмесці ў Мінску.

Мы нямала чулі аб чарадзеях — складальніках букетаў з Прыбалтыкі і Польшчы, Францыі і далёкай Японіі. А вось аб сваіх майстрах гэтага старадаўняга і заўсёды маладога мастацтва ведаем вельмі мала.

— А ў нас жа толькі ў мінскай секцыі кветаводства звыш пяцісот аматараў, — расказала арганізатар балю кветак, дырэктар Дома прыроды Галіна Заблоцкая. — На выстаўцы было каля двухсот твораў. Мы не толькі дэманстравалі магчымасці аранжыроўкі. Наведвальнікі атрымалі і практычныя рэкамендацыі: як, напрыклад, скласці вясельны букет, юбілейны, упрыгожыць інтэр'ер кватэры або службовага кабінета, зімовага саду.

**Н. КІРПІЧЭНКАВА.**

РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ

## НАШ АДРАС:

МІНСК-ГСП, ЛЕНІНСКІ ПРАСПЕКТ, 44.  
ТЭЛЕФОНЫ: 33-01-97, 33-02-80, 33-03-15, 33-16-56, 33-07-82.

Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня  
выдавецтва ЦК КП Беларусі.  
Зак. № 1311